

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Факультет прикладной математики и информатики**

**Кафедра математического моделирования и анализа данных**

Аннотация к дипломной работе

**Статистический анализ цепей Маркова высокого порядка**

Белоус Игорь Александрович

Научный руководитель – кандидат физико-математических наук, доцент  
кафедры ММАД Орлова Е. Н.

# РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 39 страниц, 5 таблиц, 8 источников, 1 приложение.

**Ключевые слова:** ЦЕПЬ МАРКОВА, ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ, ВРЕМЕННОЙ РЯД

**Объект исследования** - Марковские последовательность.

**Цель исследования** - вычисление основных вероятностных характеристик цепей Маркова различных порядков, оценивание неизвестных параметров цепей Маркова 1-го и 2-го порядков и матрицы вероятностных переходов методом максимального правдоподобия и спектральной плотности, построение спектральных оценок.

**Результаты** - найдены основные вероятностные характеристики бинарных цепей Маркова второго порядка: текущее распределение вероятностей, математическое ожидание и дисперсия. Найден аналитический вид спектральной плотности. Также, методом максимального правдоподобия были получены оценки параметров матрицы переходных вероятностей. Построены спектральные оценки значений параметра матрицы переходных вероятностей для бинарной цепи Маркова первого порядка.

**Область применения** - криптография, генерация ключей и случайных последовательностей.

# РЭФЕРАТ

Дыпломная праца: 39 старонак, 5 табліц, 8 крыніц, 1 дадатак.

**Ключавыя слова:** ЛАНЦУГ МАРКАВА, ІМАВЕРНАСНЫЯ ХАРАКТАРЫСТИКІ, СПЕКТРАЛЬНАЯ ШЧЫЛЬНАСЦЬ, ЧАСОВЫ ШЭРАГ.

**Аб'ект даследавання** - Маркаўскія паслядоўнасці.

**Мэта даследавання** - вылічыць асноўныя імавернасныя характеристыкі ланцугоў Маркава разнастайных парадкаў, ацаніць невядомых параметраў ланцугоў Маркава 1-га и 2-га парадкаў і матрыцы верагоднасцей метадам максімальнага праўдападобенства і спектральныя шчыльнасці, пабудаваць спектральныя ацэнкі.

**Вынікі** - знайдзены асноўныя імавернасныя характеристыкі бінарных ланцугоў Маркава другога парадку: размеркаванее верагоднага, матэматычнае чаеканее і дысперсія. Знайдзены аналітычны выгляд спектральнай шчыльнасці. Таксама атрымлены ацэнкі параметраў матрыцы верагоднасцей аднакроўных пераходаў метадам максімальнага праўдападобства. Пабудаваны спектральныя ацэнкі параметра матрыцы верагоднасцей аднакроўных пераходаў для бінарнага ланцуга Маркаава першага парадку.

**Вобласць выкарыстання** - крыптарграфія, генерацыя ключоў і выпадковых паслядоўнасцяў.

# ABSTRACT

Graduate thesis: 39 pages, 5 tables, 8 citations, 1 attachment.

**Keywords:** MARKOV CHAIN, PROBABILISTIC CHARACTERISTICS, THE SPECTRAL DENSITY, TIME SERIES

**Object of study** - Markov's sequences.

**Purpose** - find main probabilistic characteristics of the different-ordered Markov chains, estimation of unknown first- and second-ordered Markov chains parameters and transition matrix with maximum likelihood method and spectral density, evaluate spectral estimates.

**Results** - main probabilistic characteristics (such as probability distribution, expected value, variance), of the second-ordered binary Markov chains were found: analytical form of the spectral density was found ; values of transition matrix's parameters were estimated by maximum likelihood method; spectral estimates of transition matrix's parameter were evaluated for first-ordered binary Markov chain.

**Scope** - cryptography, key generation and random sequences.